

создания федеративного государства. Были категорически отвергнуты (и даже не рассматривались на официальном уровне) предложения об инкорпорации в обозримом будущем Республики Беларусь в состав России с непосредственным подчинением их российскому федеративному центру, но и соображения о возможном превращении Республики Беларусь в некий особый (привилегированный) субъект Российской Федерации.

Следует учитывать, что неблагоприятная ситуация для сохранения суверенитета и международной право-субъектности Республики Беларусь может возникнуть не только в случае прямой инкорпорации ее в состав Российской Федерации, но и в случае если Беларусь станет «внешним» по отношению к России субъектом Федерации, т.е. членом Белорусско-Российской Федерации. Хотя, конечно, создание подобного образования представляется в настоящее время маловероятным, но если оно все же состоится, то перспективы сохранения для Республики Беларусь ее международной право-субъектности и в этом случае будут достаточно небла-

гоприятными. Тем более что продержаться на этом уровне интеграции Республике Беларусь вряд ли удастся долго. Можно с достаточной степенью вероятности предположить, что на российский федеральный центр будет оказываться постоянное давление со стороны «внутренних» субъектов Федерации, желающих повысить свой статус посредством приближения его к статусу «внешнего» субъекта. В свою очередь российский федеральный центр будет стремиться (скорее всего) в целях устранения внутренней напряженности к преобразованию «внешнего» субъекта в субъект «внутренний».

Оптимальным вариантом для Республики Беларусь следует считать развитие многовекторного межгосударственного сотрудничества с учетом сложившихся приоритетов. Разрабатываемые интеграционные проекты должны предусматривать создание условий, обеспечивающих участие Республики Беларусь в международном общении в качестве равноправного и суверенного члена мирового сообщества.

SUMMARY

The article considers the outlook for the development of Belarusian statehood in the conditions of integration projects implementation at the world, regional and subregional levels. It shows the peculiarities of the implementation of international legal personality of the Belarusian State at the different stages of its development. It gives a special attention to political and legal aspects of improving of interstate integration structures, both the current functioning ones and the ones being developed. The article marked out the parameters of the integration mechanisms, which should provide the optimal efficiency of cooperation among the states, participating in the integration process without detracting from their sovereignty and international legal personality.

АБ РЭАЛІЗАЦЫІ Ў МІЖНАРОДНАЙ ПРАКТЫЦЫ ПРЫНЦЫПУ РАЎНАПРАЎЯ І САМАВЫЗНАЧЭННЯ НАРОДА

Аляксей Манкевіч

Прынцып раўнапраўя і самавызначэння народаў (далей – прынцып самавызначэння) з’яляецца адным з асноватворных прынцыпаў сучаснага міжнароднага права, адносячымся да катэгорыі так званых нормаў *jus cogens*. Упершыню міжнародная супольнасць замацавала яго ў Статуте Арганізацыі Аб’яднаных Нацый (1945 г.) і з таго часу неаднаразова пацвярджала і канкрэтызавала яго ў іншых міжнародна – прававых актах. Пад яго сцягам адбыліся крушэнне сусветнай каланіяльнай систэмы і распад шэрагу шматнацыянальных дзяржаў, вялася і вядзеца барацьба народаў за свае нацыянальнае вызваленне. Рэалізацыя прынцыпу самавызначэння выклікае шэраг міжнародна-прававых наступстваў. У першую чаргу яны звязаны з рэалізацыяй іншых нормаў *jus cogens* – прынцыпаў тэртыярыйяльной цэласнасці дзяржаў і непарушнасці дзяржаўных межаў.

Філософскае асэнсаванне паняцця “самавызначэнне” дае доктар гістарычных навук А.Д. Багатураў. Згодна з ім, самавызначэнне народаў, якое таксама называюць нацыянальным самавызначэннем, – гэта “рэалізацыя этнасам прыроднага інтынкту да набыцця максімальна спрыяльнага становішча ў адносінах да навакольнага асяроддзя, самымі галоўнымі ствараючымі якога з’яўляюцца іншыя этнасы, іх дзяржаўныя ўтворэнні, а таксама прыродныя рэсурсы”¹. З гэтага доктар Багатураўробіць выснову: разам з сепаратызмам, самавызначэнне “заканамерна прадугледжвае стварэнне буйных дзяржаў, у тым ліку шматнацыянальных”². Гэта азначае, што ўключэнне прыбалтыскіх, каўказскіх, сярэднеазіяцкіх і іншых земляў у склад Расіі ці мангольскіх, тубецкіх і ўйгурскіх земляў у склад Кітая з’яўлялася вынікам самавызначэння адпаведна рускага і кітайскага

Манкевіч Аляксей Антонавіч – выкладчык міжнароднага права Спцыяльнага эканамічнага недзяржаўнага інстытута

народаў. Наогул, як адзначае А.Д. Багатураў, “працэс самавызначэння нацыі паўстае як спалучэнне двух тэндэнций: стварэнне буйных дзяржаў¹; іх драбленне ў выніку спробаў асобных этнасаў пераразмеркаваць у сяю карысць склаўшыся ў дзяржаве баланс грамадзянскіх правоў і свабод ці скласыці новы баланс па-за старымі дзяржаўнымі межамі.

Спецыфіка моманту ў тым, што другая тэндэнцыя пагражае стаць пераважнай, што не толькі супяречыць логіцы ўзаемазбліжэння ў інтэрсах гаспадарчага развіцця, але і спалучана з заняпадам глабальнай стабільнасці².

Юрыдычны змест прынцыпу самавызначэння раскрыты ў шэрагу міжнародна-прававых актаў універсальнага (Міжнародны пакты аб правах чалавека 1966 г., Дэкларацыя аб прынцыпах міжнароднага права 1970 г.) і рэгіянальнага (Заключны акт Нарады па бяспечы і супрацоўніцтву ў Еўропе (НБСЕ) 1975 г., Вынікі дакумент Венской суперечы дзяржаў-удзельніц НБСЕ (1986 -1989 гг.) харктару³. Згодна з імі, права на самавызначэнне ўключае:

- 1) права народа свабодна, без умяшання звонку, вызначаць свой палітычны статус;
- 2) права народа свабодна ажыццяўляць свае эканамічнае, сацыяльнае і культурнае, а згодна з дакументамі НБСЕ – таксама палітычнае развіціе.

Пакты аб правах чалавека 1966 г. (Міжнародны пакт аб эканамічных, сацыяльных і культурных правах і Міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах) прадугледжваюць таксама сумежнае права – права народаў свабодна распараджацца сваімі натуральнымі багаццямі і ресурсамі ў межах існуючых міжнародных пагадненняў, пабудаваных на прынцыпе ўзаемнай выгады⁴.

Згаданыя дакументы НБСЕ гаворачаюць аб зношенні і ўнутраным баках палітычнага статусу. Гэта азначае, што народ, вызначаючы свой палітычны статус, вырашае некалькі прынцыповых момантаў:

- 1) ці мець уласную суверенну дзяржаву (зношні бок);
- 2) якімі павінны быць форма праўлення, форма дзяржаўнага ўладкавання і палітычны рэжым у дзяржаве (ўнутраны бок).

З гэтага вынікае, што прынцып самавызначэння знаходзіцца ў непарушным дыялектычным адзінстве з прынцыпам народнага суверэнітэту, згодна якім народ з'яўляецца адзінай кропніцай дзяржаўнай улады (артыкул 3 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь), і які пакладзены ў аснову канстытуцыйнага будаўніцтва цывілізаваных краін (гл. арт. 3 Канстытуцыі Францыі, арт. 20 Асноўнага закона ФРГ, арт. 1 Канстытуцыі Італіі)⁵. Відавочна, што народны суверэнітэт, як і суверэнітэт дзяржавы, мае ўнутраны і зношні аспекты, якія супадаюць з унутраным і зношнім бакамі права народа на самавызначэнне. Народ, ажыццяўляючы свае права на самавызначэнне, тым самым реалізуе свой суверэнітэт, і наадварот, ён валодает правам на самавызначэнне як носьбіт суверэнітэту.

Але ўнутраны бок права на самавызначэнне рэгулюеца канстытуцыйным правам асобных дзяржаў. Міжнароднае права закранае яго толькі ў той ступені, у якой гэта абумоўлена неабходнасцю абараніць суверэнітэт і права на самавызначэнне кожнага народа ад замахаў звонку (ў адпаведнасці з прынцыпамі суверэнай роўнасці дзяржаў і неўмяшнія ва ўнутраныя справы)⁶, і ў якой гэта датычыцца міжнародных абавязацельстваў дзяржаў. Галоўная праблема, якая паўстает ў сферы міжнародна-прававых адносін у сувязі з прынцыпам самавызначэння, звязанная са зношнім яго бокам.

Спосабамі ажыццяўлення народамі права на самавызначэнне з'яўляюцца “стварэнне суверэнай і незалежнай дзяржавы, свабоднае далучэнне да незалежнай дзяржавы ці аўяднанне з ею, ці ўсталяванне любога іншага палітычнага статусу, свабодна вызначанага народам” (Дэкларацыя аб прынцыпах міжнароднага права). Але, як вядома, з калі 3-4 тыс. народаў свету⁷ толькі на плошчы 200 маюць сваю дзяржаву і месца ў ААН. Астатнія не зазадаволеныя сваім становішчам нацыянальных меншасцей. У Чорнай Афрыцы, дзе яшчэ не склаліся нацыі ў еўрапейскім разуменні гэтага слова, барацьба паміж кіруючымі і падначаленными этнічнымі групамі выліваецца ў так званыя трайбалісцкія (ад англійскага tribal – племянны) канфлікты, якія вядуцца перш за ўсе за кантроль над вярхоўнай уладай у дзяржаўе (грамадзянская война ў Чадзе, Уганда, Руандзе, Бурундзі, Ліберыі, часткова ў Заіры і Самалі, ваенныя перевароты ў Нігерыі). Гэта ўнутраныя канфлікты дзяржаў, якія, згодна з прынцыпам неўмяшання ва ўнутраныя справы, не падлягаюць міжнароднаму ўмяшанню⁸. Аднак імкненне асобных нацыянальных і этнічных груп перагледзець свой дзяржаўна-прававы статус даволі часта прыводзіць да парушэння тэрытарыяльной цэласнасці дзяржаў. Тут міжнароднае права стаць на варце інтэрсаў апошніх. З аднаго боку, Дэкларацыя аб прынцыпах міжнароднага права абвяшчае: “Кожная дзяржава абавязана ўстрымівацца ад любых гвалтоўных дзеянняў, пазбаўляючыя народы ... іх права на самавызначэнне”. Але далей тая ж Дэкларацыя гаворыць: “Нічто ў пры ведзеных вышэй ўзроўнях не павінна тлумачыцца як санкцыянаючая ці заахвочваючая любяя дзеянні, якія вялі б да расчленення ці поўнага або частковага парушэння тэрытарыяльной цэласнасці ці палітычнага адзінства суверэнных і незалежных дзяржаў...”. Гэта азначае, што прынцып самавызначэння ў поўнай меры павінен быў ужывацца толькі ў адносінах да каланіяльных і залежных тэрыторый. Ва ўсіх астатніх выпадках патрэбна было зыходзіць з таго, што пры тлумачэнні і ўжыванні ўсіх прынцыпів міжнароднага права “з'яўляюцца ўзаймазвязанымі і кожны прынцып павінен разглядацца ў кантэксле ўсіх іншых прынцыпаў”. Пры тым Дэкларацыя прадугледжвае, што “суверэнныя і незалежныя дзяржавы”, абыквашчылішыя вышэй, павінны дзеянічаць, выконваючыя прынцып самавызначэння, і, у выніку гэтага, мець урады, якія прадстаўляюць уесь народ, які належыць да дадзенай тэрыторыі, без адрознення расы, веравызнання ці колеру скury. Такім чынам, калі народ, які пражывае ў шматнаціональнай дзяржаве, мае сваіх прадстаўнікоў ва ўрадзе, як у вузкім, так і ў шырокім сэнсе (гэта значыць, ва ўсей суккупнасці вышэйшых дзяржаўных органаў), яго права на самавызначэнне спыняецца там, дзе пачынаецца дзеянне прынцыпу тэрытарыяльной цэласнасці. Трэба меркаваць, што прадстаўніцтва ва ўрадзе павінна быць не національным, а рэальна адлюстроўваць нацыянальны склад насельніцтва, калі не забяспечваць роўнае прадстаўніцтва асноўных народаў, утвараючых дзяржаву.

Але што мы бачым у рэчаіснасці? З аднаго боку, прадстаўніцтва народаў і асноўных народнасцей у вышэйшых органах дзяржаўнай улады і кіравання не стала перашкодай на шляху распаду СССР і былой Югаславії. З другога, менавіта дыктатарскія рэжымы, пры якіх наогул адсутнічаюць прадстаўнічыя органы улады, у крызіснай сітуацыі здольныя забяспечыць цэласнасць дзяржавы, таму што ствараюць перашкоды на шляху легальнай дзейнасці сепаратысцкіх сіл і з большай лег-

касцю ўжываюць у адносінах да іх сілавыя, рэпрэсіўныя метады (Аюб Хан і М. Зія-Уль-Хак у Пакістане, Сухартадзі Інданезіі, К. Эўрэн у Турцыі і інш.). Напрыклад, аддзяленне Бангладэш ад Пакістана (1971 г.) было не-пасрэдна звязана з падзеннем дыктатуры Аюб Хана (1969 г.) і правядзеннем выбараў у парламент (1970 г.)⁹. Аднак нельга рабіць з гэтага далека ідучыя высковы. Дыктаторскія рэжымы не заўседы здольныя справіца з паўстанцікім рухамі (М. Хайлі Марыям у Эфіопіі, Дж. Німейры і А.Х. аль-Башыр у Судане), што мае вынікам працяглую грамадзянскую вайну, ці правакуюць сваімі рэпрэсіўнымі дзеяннямі ўзброеннае супраціўленне там, дзе яго не было (Ях'я Хан ва Усходнім Пакістане (Бангладэш)). І наадварот, дэмакратычныя рэжымы здольныя пры наяўнасці палітычнай волі паспяхова весці барацьбу з узброенымі сепаратыстамі (Т. Азал і С. Дзэмірэль у Турцыі, урады Індый і Шры-Ланкі). Але ў гісторыі сустракаюцца і такія выпадкі, калі аддзяленне ад дзяржавы ажыццяўляецца па папярэднім дамоўленасці з ію (Ісландыя ад Даніі ў 1944 г., Эрыгрэя ад Эфіопіі ў 1993 г.) ці з яе маўклівай згоды, а таксама пры адсутнасці рэальнага супрацьдзеяння, нягледзячы на афіцыйна заяўленую нязгоду (аддзяленне Нарвегіі ад Швецыі ў 1905 г. ці Славеніі і Македоніі ад Югославіі ў 1991 г.). У першую чаргу гэта залежыць ад палітычнай волі дзяржаўнай улады, на якую могуць паўплываць як унутраныя (суадносіны сіл, настрой у грамадстве), так і зневінныя фактары (пазіцыя іншых дзяржаў, зневінныя-непалітычныя наступствія).

Згода дзяржавы на аддзяленне яе часткі аўтаматычна надае гэтаму акту міжнародна-прававую легітымнасць. Дзяржава як носьбіт суверэнітэту мае права згадзіцца на парушэнне сваёй цэласнасці і змяненне сваіх межаў. Міжнародная супольнасць не мае падстаў у супіречнасці з гэтаму, калі такая згода не мае месца ў выніку ўжывання сілі ці пагрозу сілай, у тым ліку з боку аддзяліўшайся часткі. Маўклівая згода, таксама як і юная выражаная, азначае адсульнасць перашкод для міжнародна-прававога прызнання аддзяліўшайся часткі. Але прызнанне ў гэтым выпадку павінна адбывацца пасля больш працяглага тэрміну, каб не было сумненняў у тым, што маўклівая згода сапраўды мае месца. Тут не можа ісці гаворкі аб прыраўнаванні да маўклівой згоды адсутнасці процідзеяння, калі яно суправаджаецца заявамі аб нязгодзе з аддзяленнем. Калі дзяржава мірыца са здзейніўшымся фактам, як гэта было з аддзяленнем Славеніі і Македоніі ад Югославіі, і гэта відавочна з фактычных дзеянняў яе органаў (вывал войскі і да т.л.), мае месца фактычна маўклівая згода. Але калі пры гэтым заяўляецца фармальная нязгода, міжнародная супольнасць павінна кіравацца фармальнымі меркаваннямі. Наяўнасць фактычнай маўклівой згоды ў гэтых умовах можа разглядацца толькі як адна з акалічнасцей, спрыяючых міжнароднаму прызвінню, якая стаіць пасля такіх момантаў, як фактычнае існаванне новай незалежнай дзяржавы, немагчымасць сусідавання народаў у адной дзяржаве, незваротнасць аддзялення і г.д.

Аднак у большнасці выпадкаў дзяржава, ад якой спрабуюць аддзяліцца, не толькі не згаджаецца з гэтым фармальна, але і спрабуе фактычна перашкодзіць гэтаму. Тым не менш, стварэнне новых незалежных дзяржаў, нягледзячы на супрацьдзеянне старых і абарону міжнародным правам інтэрэсаў апошніх, з'яўляецца фактам, у тым ліку і сучаснай гісторыі. У кожным такім выпадку міжнародная супольнасці даводзіцца ствараць нормы *ad hoc* (дзеля дадзенай сітуацыі), якія будучы

створанымі маюць тэндэнцыю рабіцца прэцэдэнтамі на будучыню.

Так, у часы класічнага міжнароднага права (XIX – пачатак XX стагодзія) дзейнічаў папярэднік прынцыпу самавызначэння – прынцып нацыянальнасці, згодна з якім кожная нацыя мела права стварыць свою нацыянальную дзяржаву. Як адзначаюць доктар юрыдычных навук Г.І. Тункін і доктар юрыдычных навук Б.М. Кліменка, гэты прынцып не стаў агульнаарызнаным нават у межах єўрапейскага міжнароднага права¹⁰. Першым кіраўніком дзяржавы, які даў веры гэтаму прынцыпу, быў Напалеон III¹¹. Тым не менш, гэты прынцып быў рэалізаваны пры аўяднанні Італіі (1859-1870 гг.) і Германіі (1866-1871 гг.), а таксама пры стварэнні незалежнай Бельгійскай дзяржавы (1830-1831 гг.)

Калі Бельгія ў 1830 г. аддзялілася ад Нідэрландскага каралеўства, гэта было не толькі парушэнне тэрытарыяльнай цэласнасці апошняга і рэвізія дзяржаўных межаў, устаноўленых Венскім кангрэсам 1815 г., гэта значыць, міжнародна гарантаваных. Бельгійцы пасягнулі на дзеючы ў тых часах прынцып легітымізму, які прадугледжываў непарушнасць улады манарха над сваімі падданымі, і які єўрапейскія манархі распаўсюджвалі нават на нехрысціянскіх гасудароў¹². Тым не менш, Бельгія атрымала міжнароднае прызнанне і здолела захаваць сваю дзяржаўнасць дзякуючы расстаноўцы сіл на міжнароднай арэне (падтрымка Велікабрытаніі і Францыі) і спрыяльнаму збегу абставін (паўстанне ў расейскай частцы Польшчы ў 1830-1831 гг.). Для вырашэння лесу бельгійская народу ў 1830 г. у Лондане сабралася канферэнцыя паслоў вялікіх дзяржаў (Вялікабрытаніі, Францыі, Аўстрый, Пруссіі і Расіі), якая ў 1831 г. признала незалежнасць Бельгіі, абрала яе манарха і вырашила пытанні яе межаў, нейтральнага статусу, правапераесмества ў адносінах да дзяржаўнага долгу Нідэрландаў і інш.¹³

Аналічным чынам вырашалася пытанне незалежнасці Грэцыі ад Асманскай імперыі. Апошняя не з'яўлялася суб'ектам єўрапейскага міжнароднага права, аднак єўрапейскія дзяржавы ўзялілі ад сваіх інтэрэсаў былі гатовыя выступіць у абарону тэрытарыяльнай цэласнасці Турцыі і непарушнасці ўлады яе манарха¹⁴. Грэцыя, як і Бельгія, атрымала незалежнасць дзякуючы расстаноўцы сіл на міжнароднай арэне і спрыяльнаму збегу абставін (паражэнне Турцыі ў вайне з Расіяй). Але ў абеддвух выпадках папярэдне мелі месца ўзброенныя выступленні масавага характару супраць цэнтральнай улады, якія апошняя не змагла падавіць. Калі Польшча (1830 г.) і Венгрыя (1848 г.) паспрабавалі паследаваць прыкладу Бельгіі і Грэцыі, гэтыя спробы былі задушаны расейскімі вайскамі, а міжнародная (єўрапейская) супольнасць нічога не зрабіла ў іх падтрымку. Другое польскае паўстанне (1863-1864 гг.) атрымала дыпламатичную падтрымку Вялікабрытаніі і Францыі, але яе аказалася недастатковая, у той час як грэкі і бельгійцы атрымалі ўзброеную патрымку з боку Расіі і Францыі (гэтым, аднак, папярэднічала міжнароднае прызнанне Бельгіі незалежнай дзяржавай, а грэкаў – паўстаўшым бокам; бельгійцы таксама першапачаткова былі прызнаныя паўстаўшымі бокам)¹⁵.

Такім чынам, у часы класічнага міжнароднага права народы маглі ажыццяўіць самавызначэнне шляхам аддзялення пры адсутнасці ў цэнтральнай улады сіл для эфектыўнага супрацьдзеяння спрыяльным раскладзе сіл на міжнароднай арэне. Пры адсутнасці апошняга нацыяльна-вызваленчыя паўстанні маглі працягвацца доўгі

час, але не дабіцца поспеху (Крыцкае паўстанне 1866-1869 гг.). І наадварот, пры наяўнасці спрыяльнай міжнароднай сітуацыі стварыць незалежную дзяржаву маглі і тыя народы, паўстанне якіх скончылася параджэннем (Балгарыя ў выніку руска-турэцкай вайны 1877-1878 гг.). Пры тым адзначым, што пераважная большасць выпадкаў стварэння новых незалежных дзяржаў шляхам аддзялення прыйшлася на ўладанні Асманскай імперыі (Сербія, Грэцыя, Балгарыя і інш.), якая, нагадаем, не з'яўлялася суб'ектам єўрапейскага міжнароднага права.

Пасля Першай сусветнай вайны мела месца "трыумфальнае шэсце" прынцыпу нацыянальнасці па дзяржавах, якія прайгралі вайну (Аўстра-Венгрыя, Асманская імперыя). У выніку ўтварыліся Аўстрыя, Венгрыя, Чэхаславакія, Югаславія і шэраг арабскіх дзяржаў. У выніку распаду Расіі набылі незалежнасць Фінлянддыя, Эстонія, Латвія, Літва і Польшча. Аднак перамога прынцыпу нацыянальнасці не была поўной.

Па-першае, у Еўропе захаваліся шматнацыянальныя дзяржавы (Бельгія, Чэхаславакія, Югаславія і Савецкі Саюз). У часы Другой сусветнай вайны пад патранажам фашысцкага блоку ўтварыліся Славацкая і Харвацкая дзяржавы, але перамога антыгітлерскай кааліцыі аднавіла ў рэгіёне статус-кво. Па-другое, пры падзеле Асманскай Імперыі єўрапейскія дзяржавы кіраваліся перш за ўсе ўласнымі эгайстичнымі інтэрэсамі, і ў выніку не атрымаў сваіх дзяржаўнасці курдскі народ, падзелены паміж Турцыяй, Іранам, Іракам і Сірыяй (у трох першых дзяржавах гэта прывяло да ўзброеннай барацьбы). Пасля Другой сусветнай вайны, як мы бачылі, права на самавызначэнне ў поўным аб'еме было прызнана толькі за насельніцтвам каланіальных і залежных тэрыторый. Толькі ў выніку чарговага парушэння геапалітычнай раўнавагі ў Еўропе і свеце ў пачатку 90-х гг. здолелі самавызначыцца шляхам аддзялення некаторыя народы былых Савецкага Саюза, Югаславіі і Чэха-Славакіі. У выніку ў Еўразіі ўтварылася больш за 20 новых дзяржаў з этнічна неаднароднай структурай насельніцтва. Некаторыя з іх у сваю чаргу сутыкнуліся з імкненнем сваіх народу і нацыянальных меншасцей да аддзялення (Расія, Грузія, Азербайджан, Малдова, Харватыя, Боснія і Герцагавіна).

Міжнародная супольнасць реагавала на гэтую хвалю самавызначэння ў наступным чынам. Па-першае, яно прызнала права на аддзяленне толькі за тымі народамі, якія мелі свае дзяржаўныя ўтварэнні (саюзныя рэспублікі). Адміністрацыйная межы апошніх, стаўшыя дзяржаўныі, былі прызнаныя непарушнымі. Малыя народы, меўшыя аўтаномію (чачэнскі, абхазскі), права на аддзяленне не атрымалі. Па-другое, 16 снежня 1991 г. Савет Еўрапейскіх супольнасцей прыняў крытэрыі для прызнання новых дзяржаў усходніх Еўропе і на тэрыторыі Савецкага Саюза: (1) выкананне палажэнняў Статута ААН і ававязацельстваў, прынятых па Хельсінскаму Заключнаму акту 1975 г. і Парыжскай хартыі 1990 г., асабліва ў тым, што датычыцца вяршэнства закону, дэмакратіі і правоў чалавека; (2) гарантый правоў этнічных і нацыянальных груп і меншасцей у адпаведнасці з ававязацельствамі, прынятыхімі ў межах НБСЕ; (3) лаважанне непарушнасці ўсіх межаў, якія не могуць быць зменены інакш, як мірнымі сродкамі і з агульнай згоды; (4) прынесьце ўсіх адпаведных ававязацельстваў, якія датычыцца разбрэзэння і нераспаўсюджвання ядзернай зброі, а таксама бяспекі і рэгіональной стабільнасці; (5) ававязацельства вырашальні па згодзе, у тым ліку прадугледжваючы ў выпадку неабходнасці зворт у арбітраж, усе пытанні,

якія датычыцца правапрэмства дзяржавы і рэгіональных спрэчак¹⁶. Крытэрыі былі выпрацаваны для пэўнага рэгіёну, аднак маглі б'яўвіца ўзорам і для іншых; апрача таго, не завершана станаўленне нацыянальных дзяржаў на тэрыторыі былога СССР.

Звернемся цяпер да іншага боку права на самавызначэнне – права на аб'яднанне. Аб'яднанне ў адну дзяржаву могуць некалькі народаў (рускі і беларускі) ці падзеленыя часткі аднаго народа.

Існуюць настыпныя выпадкі падзелу народу:

1) народ мае некалькі сувэрэнных дзяржаў, маючы міжнароднае прызнанне (ФРГ і ГДР у 1949-1990 гг.);

2) народ мае сваю нацыянальную дзяржаву, але значная яго частка кампактна пражывае за межамі (сербы, венгры, албанцы); часам здараетца так, што за межамі нацыянальной дзяржавы пражывае больш за палову народу (таджкі і Афганістане, пуштуны і Пакістане, азербайджанцы і Іране)¹⁷;

3) народ не мае дзяржаўнасці, а тэрыторыя яго кампактнага пражывання падзеляна паміж іншымі дзяржавамі (курды, белуджы, баскі).

У першым выпадку аб'яднанне (уз'яднанне) – сувэрэннае права дзяржаў. У кантэксце прынцыпа сувэрэнай роўнасці дзяржаў, неўжывання сілы і пагрозы сілай і няўмішання ва ўнутраныя справы, таксама з'яўляючыхся нормамі ius cogens, аб'яднанне (уз'яднанне) павінна ажыццяўляцца мірным шляхам у адпаведнасці з волевыяўленнем народу (класічнае міжнароднае права дапускала ўжыванне сілы, якое мела месца пры аб'яднанні Германіі і Італіі ў XIX ст.)¹⁸.

Паколькі стварэнне шляхам аб'яднання новай вялікай дзяржавы непазбежна парушае баланс сіл у рэгіёне, іншыя дзяржавы могуць адмоўна ставіцца да гэтага працэсу. Тому аб'яднанне Італіі і два аб'яднанні Германіі маглі мець месца толькі пры спрыяльнай міжнароднай сітуацыі. Апрач таго, апошніе аб'яднанне Германіі было абумоўлена прыняццем ёй шэрагу міжнародных ававязацельстваў (гл. Дагавор аб канчатковым урэгуляванні ў адносінах да Германіі ад 12 верасня 1990 г.)¹⁹.

Усе гэтыя палажэнні датычыцца таксама аб'яднання некалькіх народаў у адну дзяржаву.

У другім і трэцім выпадках аб'яднанне непазбежна будзе папярэднічыць аддзяленню. Міжнародная супольнасць ставіцца да гэтага надзвычай адмоўна. Калі вышэй ішла гаворка пра народы, якія стваралі дзяржаўнасць на асноўной частцы сваёй этнічнай тэрыторыі, то часткі падзеленага народу, якія пражываюць за межамі яго нацыянальной дзяржавы ці ўвогул не маюць дзяржаўнасці, міжнародная супольнасць адносіць да катэгорыі нацыянальных меншасцей, за якімі не прызнае права на самавызначэнне²⁰. Імкненне нацыянальных і этнічных меншасцей уз'яднацца са сваімі асноўнымі этнічнымі тэрыторыямі прывяло бы да яшчэ большай рэзідзяржаўных межаў, чым рэалізацыя права на самавызначэнне шляхам аддзялення малымі народамі, асабліва ў Афрыцы, дзе дзяржаўныя межы – быўшыя адміністрацыйныя межы колоній, праведзеныя єўрапейскімі дзяржавамі без уліку этнічных межаў (тому Міжнародны Суд ААН падкрэсліў, што "захаванне статус-кво ў Афрыцы часта лічыцца найлепшым спосабам дзеянняў"²¹). Што датычыцца такіх спробаў у Еўропе, то Германія і яе хайруснікі паспрабавалі пераглядзець межы, устаноўленыя ў выніку Першай сусветнай вайны: тады разам са з'яўленнем новых нацыянальных дзяржаў з'явіліся і новыя нацыянальныя меншасці (нямецкая, вянгерская, албанская)²². Перамога

антыгітлераўскай кааліцыі аднавіла ў рэгіёне статус-кво. Асобны выпадак - сербскае пытанне ў 1991-1995 гг. Міжнародная супольнасць прызнала непарушнымі дзяржаўнымі межамі былыя адміністрацыйныя межы паміж югаслаўскімі рэспублікамі. У выніку каля 2 мільёнаў сербаў у Харватыі і Босніі апынуліся ў становішчы нацыянальных меншасцей. Але сербы паспрабавалі пераглядзець гэтых межы, спасылаючыся на то, што (1) яны з'яўляюцца адным з дзяржаўстваў народаў Югаславіі, (2) прынцып самавызначэння дзейнічае ў адносінах да народаў, а не рэспублік, (3) адміністрацыйныя межы паміж рэспублікамі не могуць аднабаковымі актамі ператварацца ў дзяржаўныя, і таму сербы па-ранейшаму маюць права жыць у адзінай дзяржаўзе²¹. Неспрыяльная міжнародная сітуацыя зноў прывяла да паражэння сербаў. Іншыя ёўрапейскія дзяржавы сваімі міжнароднымі абавязкальствамі гарантавалі тэртыяльную цэласнасць астатніх дзяржаў і непарушнасць межаў у Еўропе.

Зробім высновы. Калі разглядаць прынцып самавызначэння ва ўзаемаспалучэнні з прынцыпам тэртыяльной цэласнасці і непарушнасці межаў, то відавочна, што міжнародная супольнасць аддае перавагу апошнім. Яно прызнае права на самавызначэнне ў поўным аб'ёме за насельніцтвам каланіяльных і залежных ці незаконна акупіраваных тэрыторый (Палесціна, Усходні Тымор), але ў прынцыпе не зацікаўлены ў заахвочванні сепаратысцкіх сіл у сувэрэнных дзяржавах. Прызнанне тэртыяльной цэласнасці дзяржаў і непарушнасці іх межаў асноватворнымі прынцыпамі міжнароднага права - краевугольны камень стабільнасці ў міжнародных адносінах, якая, нягледзячы на свой адносныя характеристар, з'яўляецца адным з найважнейшых дасягненняў сусветнай цывілізацыі. Разам з тым, міжнародная супольнасць не можа адмовіцца і ад прынцыпу самавызначэння, бо для кожнай дзяржаўы гэта азначае адмовіць у праве на самавызначэнне ўласнаму народу, гэта значыць, прызначыць дапушчальнасць ліквідацыі яе самой.

Другая выснова заключаецца ў тым, што ўдалыя спробы рэалізацыі права на самавызначэнне маюць месца пры спрыяльной міжнароднай сітуацыі, асабліва ў часы парушэнняў былой геапалітычнай раўнавагі. Істотнае значэнне мае знешняя падтрымка. Сучаснае міжнароднае права патрабуе: "Кожная дзяржава павінна ўстрыйтвацца ад любых дзеянняў, накіраваных на частковасці поўнае парушэнне нацыянальнага адзінства і тэртыяльной цэласнасці любой іншай дзяржавы ці краіны". (Дэкларацыя аб прынцыпах міжнароднага права). Тым не менш, у рэальнай палітыцы, як і раней, мае месца адваротнае. Так, барацьбу Славеніі і Харватыі за аддзяленне ад Югаславіі падтрымлівалі Германія і Аўстрыя; доктар гістарычных навук А.А. Чалядзінскі бачыць у аддзяленні Славеніі таксама "французскі след"²².

Сучаснае міжнароднае права, у адрозненні ад класічнага, забараняе супрацьпраўнае выкарыстанне дзяржавамі ўзброенай сілы супраць іншых дзяржаў (агрэсію) і ўзброеное ўмяшанне ва ўнутраныя справы апошніх (інтэрвенцыю). Апрача таго, яно носіць універсальныя характеристары, гэта значыць, распаўсюджваеца

на ўсе без выключэння дзяржавы. Такім чынам, што зацікаўленыя дзяржавы не могуць, як раней, ажыццяўляць патрымку бакоў унутрыдзяржаўнага канфлікту, судно-сячыся толькі з раскладамі сіл на міжнароднай арене. Выкарыстанне дзяржавамі ўзброенай сілы дапускаеца толькі са згоды законнага ўраду сувэрэнай дзяржавы ці па рашэнню Савета Бяспекі ААН. Тым не менш, адваротныя прыклады па-ранейшаму макоць месца. Для іх аргументавання ў заходній дактрыве міжнароднага права існуе паняцце "гумантарнай інтэрвенцыі", якая дапускаеца (1) са згоды законнага ўраду пры пагрозе іншаземнай акупацыі ці дзяржаўнага перавароту з боку антыдэмакратычных сіл, (2) для абароны сваіх грамадзян у замежнай дзяржаве з дыктатарскімі рэжымамі і (3) пры грубых і масавых парушэннях правоў чалавека дзеля аднаўлення парушанных правоў²³. Так, Індія ў 1971 г. распачала вайну з Пакістанам у суязі з рэпресіямі пакістанскай арміі супраць насельніцтва сучаснага Бангладэш²⁴, Турцыя ў 1974 г. ажыццяўляла ўтварэнне на Кіпр у суязі з захопам улады прыхільнікамі аб'яднання з Грэцыяй²⁵. Вынікам стала стварэнне новых дзяржаў: міжнародна - прызнаная Народная Рэспубліка Бангладэш і непрызнаная Турэцкая Рэспубліка Паўночнага Кіпра. Адзначым, што пэўныя групы дзяржаў могуць злоўжываць сваім уплывам у Савеце Бяспекі ААН, каб дамагчыся санкцыі на ўзброеное ўмяшанне ва ўнутрыдзяржаўны канфлікт у мэтах падтрымкі аднаго з бакоў, замест таго, каб прыкладаць сапраўдныя намаганні па мірнаму ўрэгулюванню (Боснія).

Паколькі аб'яднане Германіі і распад СССР, Чэха-Славакіі і былой Югаславіі прывялі да змянення існуючых дзяржаўных межаў, і міжнародная супольнасць прызнала яго, стварыўшыся прэцэдэнт: прынцып непарушнасці межаў дапускае выключэнне пры змяненні межаў мірным шляхам²⁶. Міжнароднае права асуджае парушэнне тэртыяльной цэласнасці дзяржаў і непарушнасці іх межаў з дапамогай сілы. Так, у снежні 1991 г. ёўрапейскія супольнасці заяўлі, што "не будуть прызнавацца дзяржаўы, якія ўзнікаюць у выніку агрэсіі"²⁷. На гэтай падставе не атрымалі міжнароднага прызнання дзяржаўныя ўтварэнні харвацкіх і баснійскіх сербаў і некаторыя іншыя.

Пазыцыя міжнароднай супольнасці сведчыць аб тым, што яна аддае перавагу рэалізацыі народамі права на самавызначэнне ў межах існуючых дзяржаў²⁸. Праблема ў тым, што гэта таксама не заўсёды адбываеца мірным шляхам. Так, Славенія і Харватыя не дамагліся змянення формы дзяржаўнага ўладкавання былога Югославіі і выйшлі з яе складу. Харватыя адмовілася прадаставіць аўтаномію сербам (1990 г.), Іран - курдам (1979 г.), вынікам чаго стала ўзбронае супрацьстаянне.

Пытанне самавызначэння нарадаў будзе ўпітываць на сітуацыю ў свеце і ў будучым. Міжнародная супольнасць паважае права народоў на самавызначэнне. У сваю чаргу, рэалізацыя апошняга павінна ажыццяўляцца мірным шляхам у межах іскучага міжнароднага права і адлюстроўваць сапраўдную волю нарадаў.

²¹ Міжнародное право. Под ред. Ю.М. Колосова, В.И. Кузнецова. М., 1994. С. 20-21.

²² Богатуров А.Д. Самоопределение наций и потенциал международной конфликтности. - Міжнародная жизнь, 1992 г., №2, С.5-15.

²³ Действующее международное право. Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М., 1996. Т.1, с. 65-91; т. 2, с. 11-39.

²⁴ Там ж. Т.2, с.11, 21-22.

²⁵ Конституции зарубежных государств. М., 1996. Сост. В.В. Маклаков. С. 104, 162, 243.

²⁶ Міжнародное право. Под ред. Г.И. Тункина. М., 1994. С. 118-124.

- ⁷ Географический энциклопедический словарь. Под ред. А.Ф. Трёшникова. М., 1988. С.460.
- ⁸ Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. М., 1996. С. 269-275.
- ⁹ Бхутто Беназир. Дочь Востока. Автобиография. М., 1988. С. 70-73.
- ¹⁰ Международное право. Под ред. Ю.М. Колесова, В.И. Кузнецова. С.48; Международное право. Под ред. Г.И. Тункина. С. 122.
- ¹¹ Дзюрасэль Ж.-Б. Европа с 1815 года да нацых дэён. Мн., 1996. С. 123.
- ¹² Дебидур А. Дипломатическая история Европы. 1814-1878. М., 1995. Т.1, с. 166.
- ¹³ Там же. Т. 1, с. 269-288, 292-297.
- ¹⁴ Там же. Т. 1, с. 152-166; т. 2, с. 420-444.
- ¹⁵ Там же. Т. 1, с. 204-240, 251-257, 270, 284-285; т. 2, с. 214-217, 222-231.
- ¹⁶ Действующее международное право. Т. 1, с. 160-161.
- ¹⁷ Географический энциклопедический словарь. С.420-426.
- ¹⁸ Дебидур А. Указ. сач. Т. 2, с. 161-186, 268-282.
- ¹⁹ Действующее международное право. Т. 1, с. 153-158.
- ²⁰ Медяник В.И., Захаревич С.А. Национальные меньшинства и международное право. -Гуманитарно-экономический вестник. 1996 г. №3. С.98-103.
- ²¹ Лукашук И.И. Указ. сач. С. 284.
- ²² Семиряга М.И. Тюремная империя нацизма и ее крах. М., 1991. С. 27-35, 242-253.
- ²³ Jugoslovenska Revija za međunarodno pravo. 1994. №3, p. 340-345.
- ²⁴ Челядинский А.А. Конфликты на международной арене. - Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1996. №1. С.70.
- ²⁵ Павлова Л.В. Международная защита прав человека и ее эволюция на современном этапе. — Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1996. №1. С. 22-25.
- ²⁶ Бхутто Б. Указ. сач. С.73-80.
- ²⁷ Дробков В.А. Заметки о Кипре. М., 1984. С. 74-76.
- ²⁸ Беблер А. Нейтралы и неприсоединившиеся в европейской архитектуре безопасности. — Международная жизнь. 1992. №2. С. 47.
- ²⁹ Действующее международное право. Т. 1, с. 161.
- ³⁰ Старушенко Г.Б. Самоопределение без сепаратизма. — Международная жизнь. 1993. № 11. С. 130.

SUMMARY

The principle of equality and self-determination of peoples is one of the fundamental principles of modern international law. It is enshrined in the UN Charter and specified in other international legal documents. But its realization often goes contrary the principles of territorial integrity and border inviolability of states.

The right for self-determination means the right of every people to determine freely its political status and realize its development. This realization can lead to the formation of a new independent state through decolonization or separation from an existing state. Some peoples or the separated parts of one people can unite and form one state. This can be also preceded by separation. In philosophy, self-determination is understood as the realization by the peoples of the striving to gain the most favourable position concerning the environment. This, in particular, presupposes the formation of big states at the expense of the territories of other peoples.

The international community consists of states and protects primarily their interests. That is why it puts limitations on the possibilities of the realization of the self-determination right. Only the population of colonies is recognized to have this right in full. Its realization should not violate the territorial integrity and political unity of sovereign states. Though the latter should adhere to the self- determination principle and get the government which represents the whole people of the territory in question. The international community prefers the self- determination issues to be settled within the existing state borders and only by peaceful means. The opposite attempts were successful only in certain favourable international situations.